

Юры Пацюпа

Вялікі паэт

У Беларусі яшчэ захавалася тая архаічная і адначасна рамантычная павага да пісьменьніка. Нездарма так часта ў нас зьяўляюцца наіўныя дзяўчаткі і хлопчыкі, якія пішуць вершы. Ім здаецца, што пісьменьнік — крыху прарок.

І цяпер — памёр наш Вялікі Паэт. Анекдот пра «вершы Быкава» не такі ўжо абсурдны, калі слова *паэт* разумець у вышэйшым сэнсе, ведучы адлік ад Гамэра. Такая іронія праўды! Амаль сто гадоў таму съмерць Талстога для нашых суседзяў мела блізкую вагу. Надоўга гэтая съмерць стане вяхою, якой мы чакалі і баяліся. Бо ня скора будзем мець, і ці будзем, такога заступніка перад съветам. Фэномэн Быкава народжаны савецкаю эпохай, але насуперак саветам. Махіну каляніяльнае культуры пісьменьнік *volens nolens* скарыстаў для «раскручванья» свайго таленту, для таго, каб сказаць съвету, што «Жыве Беларусь!».

Ён, як нікто іншы, нідзе не пахібіў, не адхіліўся ад няпісанага кодэксу Вялікага Паэта. Сёньня можна колькі заўгодна капацца ў прыватным жыцці пісьменьніка, шукаць дробныя, «пабытовыя» абмылкі, але не знайсыці ў ім абмылаў быццёвых. Як ні спакушалі вакол, як ні даводзілі то расейскасць, то савецкасць Быкава — памёр ён беларускім нацыяналістам. І памёр, як шчыры беларус, сэнсоўна, можна сказаць, «рупліва». Патрапіў вярнуцца на родную зямельку.

Пры нагодзе хочацца ўспомніць адну дэталь, якая ў свой час моцна мяненуразіла. У сярэдзіне восьмідзясятых гадоў я недзе пачуў ці прачытаў, што Быкаў дзеля творчае свабоды адмовіўся ад нейкае высокое пасады. Так гэта было ці не зусім, але я доўга разважаў гэты факт. Ён ператварыўся для мянене

ў прыпавесцьць. Тады я не сумняваўся ў рацыі Ніцшэ, што ўсё жывое імкнецца да ўлады. Але якой? Во пытаньне! І што значыць улада Бісмарка супраць улады Гегеля! Улада Аляксандра Македонскага — супраць улады Плятона, Дыягена! Ад першых у найлепшым разе засталося імя, а другія і да гэтае пары валодаюць нашымі думкамі.

Улада ж звычайнага чыноўніка ў гэтым сэнсе нішто. Тое самае, што ўлада вахцёра на прахадной. Можна мець чын — чаму не! — але ганарыщца ім — гэта прыніжаць самога сябе. Асабліва ганебны такі гонар для пісьменьніка, гэтаксама як і захапленыне ўзнагародамі, славаю. У апошнія гады жыцця, кажуць, Быкаву працаноўвалі стаць кандыдатам у прэзыдэнты. Чаму ж ён адмовіўся, калі гэта было так патрэбна не самому Быкаву, а нам, беларусам? Гавал жа не пагрэбаваў зямною ўладаю. Асьцярожнасць Быкава, як індытаў, паказвае, што мы маём шулерскі і бутафорскі палітычны бамонд. І ў гэтым таксама яго папярэджаныне сучасным палітыкам.

Імя Быкава даўно стала жывым аргумэнтам. Адзін гарадзенскі змагар з адраджэннем яшчэ гадоў пятнаццаць таму назваў яго «буйной артылерыяй беларускага нацыяналізму». І зь якой палёгкаю ўспрынялі гэту съмерць ворагі! Цікава было назіраць розніцу: як пахаваныне апісвалі съвекі і як яго падавала тутэйшая тэлевізія. Апошняя надта моцна ціснула на савецкія заслугі Быкава, на тое, што ён герой сацыялістычнай працы. Нібы хацела ўпхнуць Паэта ў рамкі чыноўніцкае велічы і наагул нэўтралізаваць — нарэшце! — яго беларускасць. Як тут ня ўспомніць «Легенды пра Вялікага Інквізітара» Дастаеўскага. Мёртвы паэт зрученішы за паэта жывога!

P. S.

У нядзелю 27 ліпеня ў Фарным касьцёле Горадні адбылася задушная адправа па Быкаву. Дзеля гэтага я адумысна прыехаў зь вёскі. Але адразу ледзь стрымаўся, каб ня выйсыці з храму. Нейкі ксяндзок пачаў з таго, што працытаваў, нібы айца Царквы, начальніка рэспублікі, пэўна ж, не бяз згоды свайго начальства. Нават у савецкія часы ні Брэжнёва, ні Леніна не цытавалі. І гэта ў касьцёле! А скончылася ўсё тым, што Божы служка, не дабыўшы да канца, хутчэй пабег съвянціць аўтамабілі...